



ДЗЕЦІ І КАР'ЕРА  
Ў ВЯЛІКІМ

Сямейная

ДЗЯДУЛЯ  
Ў ДЭКРЭЦЕ

Сямейная



Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



# ЗВЯЗДА

16

ЛІПЕНЯ 2020 г.

ЧАЦВЕР

№ 136 (29250)

## ЦЫТАТА ДНЯ



**Наталля КАЧАНАВА,**  
старшыня Савета  
Рэспублікі Нацыянальнага  
сходу:

«У Беларусі прыняты закон аб зваротах грамадзян. Усе службовыя асобы абавязаны праводзіць прыёмы па асабістых пытаннях, сустракацца з людзьмі, чуць іх праблемы і аказваць усялякае садзейнічанне ў іх вырашэнні. Большасць пытанняў падчас такіх прыёмаў, як правіла, датычыцца работы мясцовых уладаў. Хацелася б, каб людзей на месцах чулі і дапамагалі вырашаць пытанні, якія ў іх узнікаюць».



## «ДЫСЦЫПЛІНА, ВЫКАНАЎЧАЯ І ТЭХНАЛАГІЧНАЯ, СТАБІЛЬНАСЦЬ У ДЗЯРЖАВЕ — ГЭТА АСНОВА ЛЮБОГА РАЗВІЦЦЯ»



Фота БелТА

Якія рэформы падыдуць Беларусі і якое будзе новае аблічча краіны — пра гэта раскажаў Прэзідэнт актыву Віцебскай вобласці

За мінулыя два месяцы гэта ўжо другая камандзіроўка Аляксандра Лукашэнкі на Віцебшчыну. Цікаваць кіраўніка краіны да рэгіёна зразумелая: зона крытычнага земляробства, эксперымент па стварэнні аграхолдынгаў... Але размова ў горадзе над Дзвіной ішла не толькі пра сельскую гаспадарку — тэмы падчас падобных сустрэч (кіраўнік дзяржавы ўжо сустракаўся з актывамі Магілёўшчыны, Гродзеншчыны, Брэстчыны, Міншчыны і Мінска) разнастайныя: ад штодзённых праблем рэгіёна да прынцыпова важных для ўсёй краіны.

СТАР. 2

## І ПОЎНЫ ВАЖКІ СЕНА ВОЗ



Дбайны гаспадар Аляксандр ГАЛКОЎСКІ з вёскі Судзілы Клімавіцкага раёна нарыхтоўваць сена пачынае з першых дзён лета, бо патрэбна яго вельмі шмат. Разам з жонкай на сваім падворку мужчына (дарэчы, староста вёскі) трымае вялікую гаспадарку: трох кароў і столькі ж цялят, больш як паўсотні авечак, каня, шмат рознай свойскай птушкі.

У час сенакосу на дапамогу прыходзяць дзеці. Траву косяць механізавана, зграбаюць «конскімі» граблямі, копы складаюць дружнай сваяцкай талакой, а возяць духмянае сена дадому на вялікім возе.

Таццяна МАЛІНІНА, фота аўтара.



## КОРАТКА

• Мінгарвыканкам і аблвыканкамы правядуць 18 ліпеня прамыя тэлефонныя лініі.

• «Белнафтахім» чакае прыбыцця ў Адэсу чарговага танкера з азербайджанскай нафтай у пачатку жніўня.

• Вытворчасць сельгаспрадукцыі ў Беларусі ў I паўгоддзі вырасла на 3,7 %.

• Беларусь далучыцца да пратакола аб абмене падатковай інфармацыяй паміж краінамі СНД.

• Лаўрэатаў прэміі ўрада ў галіне якасці ўзнагародзілі ў Мінску.

• Беларускія цукровыя заводы хочуць замацавацца на рынках Афрыкі і Азіі.

• Эйфелева вежа цалкам адкрылася для турыстаў.

• Рэсурсны цэнтр бяспекі для дашкольнікаў адкрылі ў Астраўцы.

• Кубак свету па шахматах сярод жанчын плануецца правесці ў 2021 годзе ў Мінску.

## Экаэнергетыка

### АЭС як стымул для развіцця электракараў

Зарадка за чатыры хвіліны і электрасамакаты на сотню кіламетраў

Траціна сусветнага аўтапарку да 2040 года стане электрычнай. Беларусы ж да канца 2020-га будуць спажываць на зарадку электракараў энергію да 12 мільёнаў кВт·г, а ў канцы 2021-га ў краіне запрацуе звыш 600 зарадных станцый. Дадатковы імпульс у гэтым кірунку надаць увод у эксплуатацыю Беларускай АЭС. Такія прагнозы выказвалі ўчора эксперты на Дні электратранспарту, які прайшоў на пляцоўцы індустрыяльнага парка «Вялікі камень».

СТАР. 3



ISSN 1990 - 763X



20136 >

9 771990 763008